



ЯК
ДАГЛЯДАЦЬ
КАЛОДЗЕЖ

3



ЦІ МОЖНА
ПАЗБЕГНУЦЬ
ГІПЕРТАНІІ?

5



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



8

ЛІПЕНЯ
2020 г.

СЕРАДА

№ 130 (29244)

ЗВЯЗДА

МЯЧ У ГУЛЬНІ



Юны жыхар Дуброўна Данііл КУПРЭЎ разам са сваімі ровеснікамі — аматарамі паганяць мяч атрымаў учора шыкоўны падарунак. На тэрыторыі 2-й гарадской школы, якая знаходзіцца ў густанаселеным мікрааэна, адкрылі новую футбольную пляцоўку.

Цяпер малым аматарам гульні будзе дзе трэніравацца, і, магчыма, хутка аб невялікім гарадку Дуброўна, што на Віцебшчыне, загавораць як аб новай сталіцы футбола, бо на сёння ў раёне ён вядучы від спорту.

«У БЕЛАРУСІ РЭФОРМА МОЖА БЫЦЬ ТОЛЬКІ Ў АДНЫМ КІРУНКУ — ЯК УДАСКАНАЛЕННЕ ТАГО, ШТО Ў НАС ЁСЦЬ»

Амаль тры гадзіны доўжылася сустрэча Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка і са сталічным актывам



У адміністрацыйным комплексе на праспекце Пераможцаў сабралася каля тысячы чалавек — члены Мінгарвыканкама, парламентарыі, кіраўнікі дзяржаўных органаў, сілавых структур і ведамстваў, адміністрацый раёнаў Мінска, акцыянерных таварыстваў, прадпрыемстваў камунальнай формы ўласнасці, устаноў адукацыі і аховы здароўя, грамадскіх аб'яднанняў.

Аб сітуацыі ў сталіцы Прэзідэнт далажыў старшыню Мінгарвыканкама Анатолю Сівак. Ён расказаў, якім чынам Мінск стане «разумным» горадам з зялёнымі тэхналогіямі, і што галоўная задача зараз — рост даходаў гараджан.

Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні закрануў усё бакі жыцця не толькі Мінска, але і краіны ў цэлым.

Зямля — аснова ўсёй Айчыне

«У Мінск як магнітам прыцягваюцца вытворчыя і фінансавыя рэсурсы, едуць працаваць найбольш кваліфікаваныя кадры. Гэта надыдзе: Мінск — сталіца, палітычны, эканамічны, культуры і навуковы цэнтр, візітная картка нашай краіны», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка і растлумачыў: таму парадкаў у незалежнай Беларусі пачалі наводзіць менавіта з Мінска. Сюды былі ўкладзены ўсе наяўныя рэсурсы і сілы.

Цяпер надышла чарга рэгіёнаў, з'явілася магчымасць «адаць доўг» вёсцы, малым гарадам. У сітуацыі, калі ўсе імкунца ў Мінск, глыбінка можа апусцець, заўважыў Прэзідэнт. Таму ў зоне ўвагі дзяржавы на

хочаце, дыпламатычны) нашай краіны ў так званы цывілізаваны свет. Гэта найважнейшае пытанне, а яшчэ мы вельмі моцна падцягнулі Мінск, пабудавалі новыя спартыўныя аб'екты. Нехта крытычна да гэтага ставіцца, а я лічу, што **ўсё, што мы тады стварылі, застаецца нават не нам, а нашым дзецям. І сёння Мінск з'яўляецца ўзорным горадам для правядзення рознага роду спартыўных і культурных мерапрыемстваў.** — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Краіна для медтурызму

Прэзідэнт дадаў, што ў апошнія гады значна ўдаканалена сталічная сістэма адукацыі: з 2016 года ўведзены ў эксплуатацыю чатыры школы, пятнаццаць дашкольных устаноў, пастаянна ўмацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база. А калісьці будынкі дзіцячых садоў прадаваліся за капейкі, нагадуў кіраўнік дзяржавы.

«Стаўшы Прэзідэнтам, гэты працэс я спыніў. Я разумею, што дзіцячыя сады нам патрэбны будучы. Але шмат ужо было прададзена ў цэнтры і нам давялося будаваць новыя, у асноўным стваралі ў мікрааэнах. Дзіцячыя сады былі запатрабаваныя, таму што людзі пачалі нараджаць, з'явіліся дзеткі. Тое самае і са школамі», — парадаваўся Аляксандр Лукашэнка.

Па яго словах, сёння не хапае некалькіх школ у мікрааэнах, пры гэтым школы ў цэнтры не запоўненыя.

У сталіцы за апошнія чатыры гады ўведзены ў строй чатыры бальніцы, тры паліклінікі, медыцынскі цэнтр у Ждановічах, Мінскі гарадскі анкалагічны дыспансер, падстанцыя хуткай дапамогі. «Усё гэта пазнаецца ў крытычны моманты. **Сістэма і кіраванне ў сферы аховы здароўя дапамагла нам у такім густанаселеным і адкрытым горадзе, улічваючы яшчэ нашы метады барацьбы з каранавірусам, пераадолець гэтыя праблемы.**... Для мяне было самым галоўным — не дапусціць панікі. Мы гэта з вамі пераадолелі, і дай бог, каб і далей пацям ад гэтай бяды і не дапусціць паўторнай эпідэміі», — пажадаў Аляксандр Лукашэнка.

Як ён адзначыў, у якасці медыцынскіх турыстаў Мінск наведвалі грамадзяне 105 краін, а эксперт медпаслуг налічвае дзясяткі мільёнаў долараў.

«Пра што гэта гаворыць? Што наша ахова здароўя ў большасці сваёй прасунутая і запатрабаваная», — зрабіў выснову Аляксандр Лукашэнка.

На электрычцы

Рывок, які зроблены ў развіцці сталічнай транспартнай інфраструктуры, кіраўнік дзяржавы назваў велізарным: рэканструкцыя кальцавай дарогі, найбуйнейшыя гарадскія магістралі, будаўніцтва раз'язак у самых праблемных месцах дазваляюць Мінску заставацца камфортным.


СТАР. 2

IT-краіна

На ўзроўні

НОВАЕ АБСТАЛЯВАННЕ ДЛЯ СУДОВЫХ ЭКСПЕРТАЎ

Днямі Дзяржаўнаму камітэту судовых экспертызаў споўнілася сем гадоў. Да гэтай даты быў прымеркаваны запуск найноўшага спецыялізаванага комплексу для падрыхтоўкі спецыялістаў. Размясціўся ён на базе Інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў ведамства.



Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу — забяспечыць якасную падрыхтоўку кадраў, — адзначае старшыня Дзяржаўнага камітэта судовых экспертызаў Андрэй ШВЕД. — І сёння мы можам казаць, што яна выконваецца эфектыўна. Але гэта можа быць толькі дзякуючы двум складнікам — высокакваліфікаваным, сумленным, старанным экспертам і сучаснай матэрыяльна-тэхнічнай базе. Штогод мы ўкараняем новыя віды экспертызаў. Адпаведна, трэба рыхтаваць людзей. Толькі за апошнія пяць гадоў у сферах інстытута асвоена 18 новых спецыяльнасцяў, што адпавядае неабходнасці падрыхтоўкі кадраў па многіх відах экспертызаў.

СТАР. 2

ПАПЯРОВЫ ПРАЯЗНЫ ЎЖО АБЛІЧВАЮТ

Smart-квіткі на праезд сталі даступныя ў грамадскім транспарце Мінска і яшчэ ў двух гарадах

У першай дэкадзе ліпеня жыхары адразу трох гарадоў далучыліся да тых, хто можа скарыстацца бескантактавай аплатай праезду ў грамадскім транспарце з дапамогай QR-кода. Сэрвіс «аплаці™» укаранілі на аўтобусах Слоніма і Ваўкавыска. У Мінску інавацыйная тэхналогія стала даступна на тралейбусным маршруце № 77 (напрамак: Сапёркаў — ДС Сухарава-5).

Варта адзначыць, што тэхналогію рэалізавалі Белінвестбанк, часткай эксісітэмы якога і з'яўляецца сэрвіс, і кампанія LWO — рэзідэнт Парка высокіх тэхналогій. У smart city — сталіцы сістэму прапанавалі ў абноўленым, яшчэ больш інавацыйным фармаце. Білеты на праезд у грамадскім транспарце і праезныя квіткі цяпер захоўваюцца проста ў смартфоні пасажыра. Для іх набываць не трэба кантактаваць з нацяўнімі грашыма. Няма неабходнасці і перадаваць білет на праверку кантралёру, бо ўвесь праезд (і пакупкі, і праверкі) — бескантактавы, у ім задзейнічаны толькі QR-код і тэлефон. Зручна, хутка і, галоўнае, бяспечна.

Аўтобус са спецыяльнай наліпкай

Пра тое, што ў транспартным сродку можна набыць квіток у электронным выглядзе, сігналізуе апазнавальная наліпка «Аплаці. Транспарт». У салоне размешчаны QR-коды, з дапамогай якіх і набываецца білет на праезд. Гэтая тэхналогія ўжо шырока вядома жыхарам усіх абласных цэнтраў краіны, а таксама Бабруйска, Баранавічаў, Пінска, Ліды, Оршы, Кобрын, Наваполацка і Вілейкі. Днямі яе апрабавалі ў Слоніме і Ваўкавыску.

СТАР. 2

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Елісейскі палац назваў новы склад урада Францыі

Усяго ў кабінете, які ўзначальвае прэм'ер-міністр Жан Кастэкс, 16 міністраў і 14 віцэ-міністраў. Інфармацыю па кіраўніках ведамстваў агучыў генеральны сакратар Елісейскага палаца Аленекс Калер. У адпаведнасці з абяцаннем прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона ў кабінете захаваны гендарны парэтыт. Перафарміраванне ўрада адбылося ў сувязі з сыходам у адстаўку ранейшага прэм'ер-міністра Эдуара Філіпа, які вырашыў завяршыць свае трохгадовыя паўнамоцтвы на чале кабінета ў сувязі з выбраннем мэрам буйнога партовага і дзелавога цэнтра Гаўра. Як заявіў напярэдадні ў сваім Twitter Эмануэль Макрон, галоўнымі задачамі новага ўрада стануць «аднаўленне эканомікі і сацыяльнай сферы, якія пацярпелі ад наступстваў пандэміі каранавіруса, а таксама ахова навакольнага асяроддзя, развіццё французскай культуры і абарона еўрапейскага суверэнітэту». Па словах прадстаўніцкай Елісейскага палаца, прэзідэнт мае намер падрабязна расказаць аб праграме дзейнасці ў тэлевізійным інтэр'ю ў нацыянальнае свята Францыі, якое адзначаецца 14 ліпеня.

У Кітаі і Манголіі адзначаны выпадкі бубоннай чумы

Улады Кітая паведалі пра выпадкі захворвання ў аўтаномнай акрузе Унутраная Манголія, што на паўночным усходзе краіны. Пацыент — мясцовы пастух, які быў шпіталізаваны ў клініку ў горадзе Баян-Нур і знаходзіцца ў стабільным стане. Тым не менш мясцовыя ўлады да канца бягучага года ўвялі ў аўтаномнай акрузе рэжым бяснеч траэці ступені. Ён прадугледжвае забарону на ўжыванне мяса жывёл, якія патэнцыйна з'яўляюцца раз-

носчыкамі чумы, і заклік да насельніцтва неадкладна паведаміць аб усіх падзэрных выпадках. У суседняй Манголіі з мінулага тыдня выяўлена, па меншай меры, тры выпадкі з падазрэннем на небяспечнае захворванне. Сярод жыхароў Манголіі і кітайскай Унутранай Манголіі існуе звычай паляваць на суркоў і ўжываць іх у ежу. У выніку ўспышкі бубоннай чумы адбываюцца ў гэтых рэгіёнах даволі часта. Адзначаецца, што пры адсутнасці неабходнага лячэння дарослы чалавек можа памерці ад захворвання цягам двух сутак. Суветная арганізацыя аховы здароўя не лічыць, што ўспышка бубоннай чумы ў Кітаі і Манголіі ўяўляе небяспечку, але яе прадстаўнікі ўважліва сочаць за сітуацыяй, заявіла афіцыйны прадстаўнік СААЗ Маргарэт Харыс.

Зорка амерыканскага футбола стаў самым дарагім спартсменам у гісторыі

Патрык Махоўмс, гулец каманды «Канзас-Сіці Чыфс», зорка Нацыянальнай лігі амерыканскага футбола (НФЛ), падпісаў дзесяцігадовы кантракт, які стаў рэкордным у гісторыі не толькі гэтага клуба і адпаведнага віду, але і прафесійнага спорту ў цэлым. Як пісьму амерыканскай СМІ, сума мегакантракта перавышае паўмільярд долараў. Махоўмс «абшоў па грашах» іншых зорак НФЛ як мінімум на 10 мільёнаў долараў у год. Прычым квотэрбэк «Канзас-Сіці Чыфс» паставіў рэкорд не толькі па суме, але і па працягласці кантракта — у іншых гульцоў лігі яна не перавышае пяці гадоў. Па суме здзелкі Махоўмс апаўрэдыі ранейшага прафесіянала-рэкардсмена, амерыканскага бейсбаліста Майка Траўта, які летась падпісаў 12-гадовы кантракт з клубам «Лос-Анджэлэс Энджэлс» на суму 426,5 мільёна долараў. Патрык Махоўмс выступае за «Канзас-Сіці Чыфс» з 2017 года. У мінулым сезоне клуб упершыню з 1970-га стаў чэмпіёнам НФЛ, выйграўшы Супербоўл у «Сан-Францыска», а Махоўмс быў прызначаны самым каштоўным гульцом гэтага матча.

КОРАТКА

- Залатавалотныя рэзервы Беларусі за чэрвень выраслі на 11,6% да \$8,8 млрд.
- Сэрвіс пошуку прафесійных сядзелак можа з'явіцца ў Мінску ў 2021 годзе.
- ПА АБСЕ не зможа накіраваць назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Беларусь.
- Экспізацыя архітэктурных макетаў пад адкрытым небам пачала работу ў Ляхавічах.
- Два пункты пропуску на беларуска-ўкраінскай мяжы вярнуліся да ранейшага рэжыму работы.
- «Белавія» аднаўляе штодзённыя чартарныя палёты ў Чарнагорыю з 10 ліпеня.

Купалаўскімі сцэжкамі

З «Паўлінкай у Акопах»

пабывала карэспандэнт «Звязды», пачаставалася «Дзіцячай радасцю» і «Пчаліным пацалункам»

Менавіта такі інтэрактыўны праект арганізавалі ў філіяле літаратурнага музея па матывах п'есы Янкі Купалы «Паўлінка». Музей знаходзіцца ў вёсцы Харужыцы (раней сядзіба Міхалішкі), за два кіламетры ад таго месца, дзе стаяў фальварак сям'і Купалы. Тут жылі яго маці, сёстры. Пясняр прыязджаў сюды

з 1911 да 1913 года. Для паэта гэты фальварак быў месцам творчасці. І даволі плённай. У Акопах напісаны пазмы «Бандароўна», «Магіла льва», «Яна і Я», п'есы «Раскіданае гняздо», «Прымакі», «Тутэйшыя», больш ярым сто вершаў. І вядома ж, знакаміта «Паўлінка».

СТАР. 3

